

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра финансового права и правового регулирования
хозяйственной деятельности**

КУЛИК
Татьяна Андреевна

**ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ НАЛОГОВОГО
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Аннотация к дипломной работе

Научный руководитель:
кандидат юридических наук,
доцент А.А.Пилипенко

Минск, 2014

Реферат

Дипломная работа объемом 68 страницы, 57 источников.

Ключевые слова: налоговое обязательство, исполнение налогового обязательства, способы обеспечения исполнения налогового обязательства, арест имущества, дебиторская задолженность.

В дипломной работе исследуется правовое регулирование налогового обязательства и его исполнения.

Целью дипломной работы является исследование теоретических и практических основ налогового обязательства в контексте современного этапа развития налоговой системы Республики Беларусь.

В дипломной работе ставятся следующие задачи: рассмотреть научные подходы к пониманию категории «налоговое обязательство»; охарактеризовать общие подходы по вопросу исполнения налогового обязательства в рамках анализа национального законодательства; проанализировать способы обеспечения исполнения налогового обязательства; раскрыть правовое содержание основных способов принудительного исполнения налогового обязательства.

Объектом исследования является совокупность экономико-правовых отношений, возникающих в процессе принудительного исполнения налогового обязательства.

Предмет дипломной работы – налоговое обязательство.

При выполнении работы использованы диалектический, логический, формально-догматический, системный, комплексный, а также другие специальные методы исследования правовых явлений, взаимодополняющие друг друга и пронизывающие материалы дипломной работы.

Отдельные положения дипломной работы могут быть использованы в учебном процессе, а также в рамках оптимизации законодательства в сфере исполнения налогового обязательства.

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других источников теоретические, методологические и методические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.

Рэферат

Дыпломная праца аб'ёмам 68 старонкі, 57 крыніц.

Ключавыя словы: падатковае абавязальніцтва, выкананне падатковага абавязальніцтва, спробы забеспячэння выканання падатковага абавязальніцтва, арышт маёмасці, дэбіторская запазычанасць.

У дыпломнай працы даследуецца прававое рэгуляванне падатковага абавязальніцтва і яго выкананне.

Мэтай дыпломнай працы з'яўляецца даследаванне тэарэтычных і практычных асноў падатковага абавязальніцтва ў кантэксце сучаснага этапу развіцця падатковай сістэмы Рэспублікі Беларусь.

У дыпломнай працы ставяцца наступныя задачы: разгледзець навуковыя падыходы да разумення катэгорыі «падатковае абавязальніцтва»; ахарактарызаваць агульныя падыходы па пытанню выканання падатковага абавязальніцтва ў межах аналізу нацыянальнага заканадаўства; прааналізаваць спосабы забеспячэння выканання падатковага абавязальніцтва; раскрыць прававы змест асноўных спосабаў прымусовага выканання падатковага абавязальніцтва.

Аб'ектам даследвання з'яўляецца сукупнасць эканамічна-прававых адносін, узнікаючых у працэсе прымусовага выканання падатковага абавязальніцтва.

Прадмет дыпломнай працы – падатковае абавязальніцтва.

Пры выкананні працы выкарастаны дыялектычны, лагічны, фармальна-дагматычны, сістэмны, комплексны, а таксама іншыя спецыяльныя метады даследвання прававых з'яў, узаемадапаўняючых адзін аднаго і пранізваючыя матэрыялы дыпломнай працы.

Асобныя палажэнні дыпломнай працы могуць быць выкарастаны ў навучальным працэсе, а таксама ў межах аптымізацыі заканадаўства ў сферы выканання падатковага абавязальніцтва.

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй аналітычны матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан даследуемага працэса, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.